




Дзякуй за Перамогу!

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года



ЛОБРУШСКІ КРАЙ



№36 (11055)

Субота

8 мая 2021 года

Іграй, баян, гучней!



Сяргей Фядосавіч падпявае кожны куплет

Работнікі культуры арганізавалі канцэрт каля дома ветэрана

Вуліца Мінская, 48. На фасадзе – шылда з надпісам «Тут жыў ветэран Вялікай Айчыннай вайны». Пераблытаць адрас немагчыма. Сіні мікрааўтобус аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі спыняецца за два дамы да падворка Сяргея Адзіночанкі. Артысты раённага Палаца культуры, апранутыя ў

ваенную форму, пешшу працягваюць шлях і выстройваюцца насупраць форткі. І на ўсю вуліцу гучыць «Дзень Перамогі».

Праз хвіліну выходзіць і сам ветэран. Мяркуючы па ўсмешцы на яго твары, сюрпрыз атрымаўся.

– Цікавіўся вашай біяграфіяй, – звярнуўся да Сяргея Адзіночанкі

старшыня райвыканкама Дзмітрый Козел. – Такія цяжкія выпрабаванні выпадаюць не кожнаму. Дай Бог яшчэ не раз віншаваць вас такім чынам з надыходзячым святам.

Падарункі ад раённай улады, тэрытарыяльнага цэнтрасацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, арганізацыі «Белая

Русь» ветэран адстаўляе ўбок і з цікавасцю паглядае на артыстаў. І тыя яго не расчароўваюць: «Кацюша», «Смуглянка»... Сяргей Адзіночанка падхоплівае кожны куплет. І толькі ў адрас баяніста жартоўна пагражае пальцам. Маўляў, я б гучней іграў...

**(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА**

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 15.34

Луна

8, 9 мая – в Овне,
10, 11, 12 – в Тельце



Новолуние
11 мая

9 мая

☁️ **НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +10...+12**

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

10 мая

☀️ **НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +15...+17**

Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.



Уважаемые жители района!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы!

9 Мая – священная дата для каждого белоруса, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа.

Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу

и независимость родной Беларуси.

Горько, что ряды ветеранов редеют. Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель мужества народа, беззаветного героизма и преданности. Низкий поклон вам, поколение победителей!

Дорогие земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения. И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей любимой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению. И придаст новые силы в укреплении могущества Беларуси.

От всей души желаем здоровья, светлых долгих дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем жителям района!

Добрушский районный исполнительный комитет

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Служить стране и народу

У Президента обсудили вопросы
совершенствования
законодательства о госслужбе

Благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

Александр Лукашенко отметил, что государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан.

По его словам, на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе старой системы или реформировании государственной службы, основная задача – придать импульс ее дальнейшему развитию. Особое значение приобретает морально-этический облик госслужащего, его поведение как на работе, так и в быту, заметил Глава государства. Он предложил в новом законе ввести знаки отличия для государственных

служащих наподобие значков депутата.

«Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага, – предложил Президент. – Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и просто с тобой поговорить. И второе – это тест для любого государственного служащего: он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим».

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на то, что обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без закрепления социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника, добавил Президент.

По материалам БелТА

Программа праздничных мероприятий 9 Мая, Добруш

10.50-11.00 – шествие ветеранов труда, кадетов, трудовых коллективов, школьников, администрации района к мемориальному комплексу «Память», акция «Беларусь помнит».

11.00-11.30 – торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне «И снова май. Салют. Победа!»

Центральная площадь

12.30-14.00 – праздничный театрализованный концерт «Победы негасимый свет!»

14.00-20.00 – бесплатные киносеансы художественных фильмов военных лет (Добрушский ОКЦ).

16.00-17.00 – концерт «Под мирным небом».

17.00-18.00 – Детская развлекательно-игровая программа «Курс молодого бойца».

18.00-18.30 – показательные выступления мотолюбителей.

18.30-19.00 – концерт народного мужского вокального ансамбля «Талака» «Весна... Любовь... Победа!»

19.00-20.30 – концерт молодежи города и района «Яркие краски мая».

20.30-21.50 – праздничная дискотека «Да здравствует Победа!»

21.30 – световое шоу.

21.50 – культурно-патриотическая акция «Споем «День Победы» вместе!»

22.00 – праздничный фейерверк.

В течение дня работают торговые ряды и детские аттракционы.



Играй, баян, гучней!

(Заканчанне.
Пачатак – на 1 с.)

Ураджэнец Ігаўкі пасля пераезду ў райцэнтр працаваў на будаўнічым прадпрыемстве і славіўся ў калектыве сваёй весялосцю, умением іграць на гармоніку, балалайцы. Тады мала хто ведаў аб яго ваенным мінулым. Не прынята было ў савецкія гады хваліцца подзвігамі.

– У армію пайшоў дабравольцам на другі дзень пасля вызвалення раёна ад фашыстаў, – расказвае ветэран. – Пасля непрацяглай вучобы зноў апынуўся на малой радзіме. Удзельнічаў у бітве за Днепр.

У адным з баёў дабрушаніна ад смерці выратаваў толькі цуд. Адпоўз ад кулямэта за патронамі, і ў гэты момант у акуп трапіла міна. Першы і другі нумар загінулі. Ён быў вымушаны працягваць бой у адзіноце.

Франтавымі дарогамі Сяргей Фядосавіч прайшоў Украіну, Беларусь, Польшчу. У жніўні 1944 года за адвагу быў адзначаны ордэнам Славы. У наградным лісце каратка паведамлялася: першым уварваўся ў на-



«Смуглянка» ад Аляксандра Фуклева і Міхаіла Сцепанцова

селены пункт, кулямётным агнём адбіў атаку праціўніка. Калі кулямёт пашкодзіла асколкам, працягваў адстрэльвацца з вінтоўкі. У тым баі ён быў паранены, аднак застаўся ў страі.

– Самае жахлівае – бачыць смерць таварышаў, – прызнаецца ветэран. – У першым баі страціў двух, пазней, калі бралі «языка», яшчэ некалькіх...

У сакавіку Сяргею Фядосавічу споўнілася 97 год. Нягледзячы на ўзрост ён не мяняе сваіх звычак. І ў Дзень Перамогі абавязкова прыедзе да мемарыяльнага комплексу «Памяць», каб ускласці кветкі да помніка.

Сяргей ВОЛЬГІН
Фота
Яўгена УСЦІНАВА

НА СВЯЗИ

15 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Дмитрий Иванович КОЗЕЛ,
председатель райисполкома.

13 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 2-90-04
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Владимировны СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора
КУП «Добрушский коммунальник».

12 мая с 12.00 до 13.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия, а с 13.00 до 14.00
в райисполкоме – прием граждан с участием
Елены Владимировны КЛИЧКОВСКОЙ,
управляющего делами Гомельского облисполкома.
Предварительная запись на прием –
по телефону 7-50-52 с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30.

13 мая с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия, а с 17.00 до 18.00
в общественной приемной при райисполкоме (каб. 14) –
прием граждан с участием
Бориса Сергеевича НЕСТЕРА,
начальника юридического отдела райисполкома.

ПРИЕМ

12 мая с 16.00 до 18.00
в Добрушском райисполкоме
прием граждан проведут:
Д.А. ЗГУРСКИЙ, генеральный директор
государственного объединения «Жилищно-
коммунальное хозяйство Гомельской области»;
Е.В. ШУКУРОВ, начальник отдела по работе с обра-
щениями граждан и юридических лиц
Гомельского облисполкома.
Предварительная запись на прием – по телефону
7-50-52 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.